

# паэзія

паз  
эз

## Зянон



...Тая Беларусь,  
Да якой ішоў з юнацтва,  
Ужо відаць на гарызоньце...

## Карціны памяці

### Найдаражэйшая Айчына

*Атрымаў вестку з мясцінаў юнацтва, што ўсё  
марнуеца ды пусьцее, што вымерлі землякі ці зъехалі  
прэч. Што ў мястэчку чужсыя людзі, норавы і гаворка.  
Што разбураоцца ходнікі, брук, масты і дамы.  
Што съсечаны сад... І нічога няма съяцтога.  
І тады я напісаў:*

Як быццам замянілі кроў.  
Як быццам сон кашмарны:  
Бацькаўшчына – якой няма.

Найлюбейшая Радзіма,  
Мы вернем Цябе!  
Мы адродзім Цябе зноў.  
Мы адбудуем Цябе навечна!

2002 г.

**Айчына**

\* \* \*

У моры шэрасьці і чужыны  
 Успамажэньне дае  
 Толькі Айчына,  
 Съветлы вобраз яе ў души  
 І найвялікшы Бог.

(З цыклу “Чужына”) 2002 г.

***Гэтвыя***

Калі я казаў пра нішчэнье Айчыны,  
 Вочы іх былі спакойныя,  
 Нібы гладзь вады.

2004 г.

***Краіна***

О, багаслаўленая краіна,  
 Дзе ўсьміхаюцца людзі адзін аднаму,  
 Дзе на роднай мове вучацца дзеці,  
 Дзе шануюць сваіх,  
 Дзе ня чуецца брыдкіх слоў,  
 Дзе паважаюць бліжніх плён,  
 Дзе праца ў радасьці ідзе  
 І чыстасю юнацтва,  
 І чыстая вада,  
 І шчасльце вечнае  
 Пад родным небам...  
 О, краіна ў маёй галаве!  
 Як жа непадобная ты  
 На ўсё, што цяпер.

2003 г.

***У Залесьсі***

Калі я разгроб сыпучы сънег  
 Паказаўся камень:  
 «Ценям Касьцюшкі».  
 Даўно гэта было.

**Чужына*****Вечер на чужыне***

Пад ветрам гайдaeцца  
лісьце чужое.

Праз шыбы відаць мне  
У мроях далёка  
Мой клён пад маім вакном  
І студня з цыновым вядром  
(О, Божа, — як любае мне!).  
Сыцісну я голаў рукамі,  
І дзень

праміне  
ў чужыні.

2000 г.

***Дождэж на эвеню “Z”***

Крапае дожджык  
па чужым вакне.  
Пагаварыць бы з дажджом.  
Але й ён чужы.

2001 г., Нью-Ёрк

***На чужыне клён цьвіце***

На сывітаныні ў цішыні,  
Над вясенінім клёнам,  
Калі ў доме чужым яшчэ съпяць,  
Стаю ля вакна:  
Як мне вярнуцца да цябе,

рэчка мая!

2001 г., Варшава

***Чужыя вішні***

Здавалася б  
Гэткі ж цьвет,  
як на радзіме.  
Але душа маўчыць.

2001 г.

***Кроплі***

Сячэ ў шыбы  
дождж чужы.

Як шмат чужога  
на кантыненъце.  
Іржавая сетка  
на мокрым вакне.

*2001 г., Нью-Ёрк*

\* \* \*

Назіраю за вераб'ямі ў Манхэтане.  
Прывітаньне, браточки.  
Але яны тут нейкія,  
глуханямыя, ці што.

*2002 г.*

### *Дажджлівы дзень на Шытсхэмбэй*

Аж голыле зывісла  
ад дажджу –  
Плаクучая бяроза.  
Так можна плакаць  
xіба па Радзіме.

*2002 г., Нью-Ёрк*

### *Халодная ночь*

На небе месяц,  
Таемны і прыўкрасны.  
Якая моц — твая краса!  
Вось і сёньня на чужыне  
Ты мне съвеціш, як некалі,  
Праз марозныя шыбы  
У не майм вакне.

*2002 г.*

### *На зыходзе зімы*

Молімся пра лепшы дзень,  
пра лепшы час.  
Зноў запахла ў паветры  
талай вадой  
І сънегам вясновым  
марозная ночь.

*2002 г.*

*У сакавіку ля чужсога возера*

Лёд растае, вадою набрак.  
 У жоўтых праменянях  
     зьвісае вярба,  
 Як некалі над Гаўёй.

2002 г. (З цыклу “Як некалі”)

*Белая раніца*

Ноччу выпаў сънег.  
 Прыйбралася бяроза –  
     на вясельле маладая.  
 Толькі якое вясельле  
     ў чужыне?!

*Грушка*

О, не забыць мне  
 (Можа, я захварэў?),  
 Як грушка цвіла  
 Перад домам майм.  
 Кожны дзень не магу забыць.

2003 г.

*Чужсая вуліца*

Не съціхаецца шум. Нават ноччу.  
 Піларама машын за чужым вакном  
 Заглушае паўночны вецер.

2004 г.

*Балтымор уздоўж чыгункі*

Аблезлыя трушчобы,  
     съмецьце, гразъ,  
 Закопчаныя шыбы...  
 Як існуе,  
 Пра што тут марыць  
 Вольны чалавек?

2002 г.

\* \* \*

I трэба ж было мне  
 Пазнаць чужыну.

Але яшчэ цяжэй,  
Калі яна ў Бацькаўшчыне.

2004 г.

\* \* \*

*Як цяжска жыць бяз Бацькаўшчыны, як цяжска яе  
ня бачыць! Думаочы гэтак, я напісаў:*

Пасвяцца коні ўначы над Гаўёй.  
Цеплыня.  
І ціха журліць вада.

2004 г., Нью-Ёрк

### Нью-Ёрк

#### *Нью-Ёрк*

Па вуліцах Нью-Ёрку  
Ішоў са съвечкай Чалавек.  
Ён заходзіў у метро і крамы  
І моўчкі ішоў далей.  
І вецер з заліву  
Не задзімаў агонь.  
Ніхто, як прыніта ў гэтым горадзе,  
Не глядзеў на Яго,  
Не зьдзіўляўся,  
Не азіраўся ўсьлед.  
Ніхто не заўважаў  
Чалавека з агнём  
І з дзвіосным съятлом наўкол галавы.  
Абышоўшы Нью-Ёрк,  
Ісус Хрыстос ступіў у касьцёл на Брадвеі  
І ціха ўвайшоў у абраз,  
Дзе тры крыжы,  
Што на гары Гальгота.  
Я ўсё гэта бачыў адзін,  
Тут, далёка ад Беларусі.

2001 г., Нью-Ёрк

### *Манхэтан-Біч*

Зімовым вечарам  
я выйшаў да акіяну.

Вецер-вецер, што спытаць  
мне ў цябе  
Пра маю Беларусь!

2001 г., Нью-Ёрк

### **Вечныя каштоўнасці**

#### *Простыя разважаныні*

Адукацыя яшчэ не дае разуму.  
Як вучонасьць – мудрасці.  
Аднак дабрыня вышэй за мудрасць,  
Бо дадзена Богам.  
Але нават гэта –  
Як жа цяжка зразумець разумным.

#### *Сэнс*

Жыцьцё набывае зъмест,  
Калі нехта цябе палюбіць.  
Яно напаўняеца сэнсам,  
Калі палюбіш ты.

2001 г.

\* \* \*

Калі цёмна ў душы,  
То ці трэба пра гэта пісаць,  
Каб і ўсім было цёмна.

2002 г.

\* \* \*

Проста жыць, калі ўсё, што тваё, з табой.  
Але калі поўна вакол не твойго,  
То жыць ня проста.

2002 г.

#### *Тэлевізар*

Іх часта паказваюць.  
Але гэта вельмі дрэнныя людзі.  
Бо ў паскудстве  
шукаюць красу.

2001 г.

### *Выходцы*

Не абзывайце народ –  
 Ён лепшы за вас.  
 О, вы, такія разумныя.

### *Некалі ў вандроўцы*

Мястэчка. Вуліцы без людзей.  
 Зайшоў на могілкі,  
 Думаючы пра прычыну.  
 I ўспыло з чытанага:  
 Калі выгасае памяць,  
 Магілы заастаюць  
 Травой бяспамяцтва.

2002 г.

### *Хараство*

Хараство Зямлі,  
 З чым цябе парадунаць?  
 А ні з чым.  
 Бо нават самае багатае уяўленыне  
 Не сягае вышэй  
 за зямную красу.

2007 г.

\* \* \*

Запалілася зорка ў цемнаце.  
 Не азірайся, бо страціш.

### *Голос*

Абліцела пад ветрам  
 асеньняе лісьце:  
 «Сыпяшайся!» –  
 шапнула ў простор.  
 Азірнуўся: бяроза шуміць.

2002 г.

### *Беларусь*

Тая Беларусь,  
 Да якой ішоў з юнацтва,  
 Ужо відаць на гарызоньце.

Ці гэта міраж?  
Госпадзе, яшчэ б толькі адно жыцьцё!

2007 г.

**Там, за сіняй смугой...*****На беразе акіяну гляджеу ў бок Беларусі***

Там зыходзіца неба з вадой,  
Набягаюць халодныя хвалі.  
Дзе ты, мая найлепшая?  
Не магу адарваць вачэй  
Ад ружовай палоскі зары.

2003 г.

***Вячэрні час***

Там, далёка, за залівам,  
У вячэрній сіняве  
Агні таемныя відаць  
І грэбень горны лесаваты.  
Ніколі там ня быў,  
На захадзе, у вячэрній сіняве.  
Але што там?  
Як рвецца мая душа.  
Мо' ўжо Беларусь?

2002 г., Нью-Ёрк

***Карціны памяці***

А як там гара пад Трабамі,  
Парослая лесам,  
Дзе кружыцца сънег  
у каляядны дзень?

2002 г.

***Там далёка***

Бляклыя фіранкі  
Калыша вецер  
На чужым вакне.  
Рэзгільле дрэй.  
Пустое неба, нібы ў съне.

Там, за акіянам,  
Цёплая мая Зямля.

2001 г., Нью-Ёрк

### ***Хатка***

На фота зірнуў – хатка мая.  
І забыты марозны пах,  
І вада, што вясною сплыла.

2001 г., Нью-Ёрк

### ***Эміграцыя***

Раніцай, калі сьвятле паўзмрок,  
Ля чужога вакна  
Гляджу на заснуды съвет.

2001 г.

### **Вершы**

#### ***Паэзія***

Паэзія – гэта стан души.  
Высокая паэзія ёсьць выяўленыне  
Боскага ідэалу.  
Нізкая паэзія ёсьць адлюстраваныне  
чалавечых страсцяў.  
Высокая паэзія ўзвышае чалавека.  
Нізкая – разбэшчвае...

2000 г.

#### ***Пішу ў дарозе***

Паэзія, нібы лякарства.  
Як пішаш – і супакоішся, і плачаши.  
І съвет здаецца лепшим  
Над безданню трывог.  
І ажываюць люстры дзён пражытых,  
І летуцені, мрояў рой,  
Дзе ілюзорны съвет са мной,  
Як праўда, існуе, як рай.  
Але хто там крычыць за вакном?  
Спяняеца мой трамвай.

2003 г.

*Пішу на раніцы*

Вясной і летам доўгія дні.  
Устаю, як адыходзіць змрок,  
І пры адчыненым вакне,  
Пакуль у доме съпяць,  
Вершы складаю  
Сам для сябе.  
О, найлюбшая  
мая Беларусь!

2003 г.

*Пяро*

Вершы пішу  
аб Радзіме.  
Не забыцца б аднак  
Абмакнуць мне пяро ў Гаўі,  
Што ў вечнасць плавіве –  
Акіян-мора.

2006 г.

---

• • • • • • • • • • • • • • •